

ПРАГРАМА
АБЛАСНЫХ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ МАЛАДЫХ БІБЛІЯТЭКАРАЎ
«ПОШУКАВАЯ І ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭК»

Месца правядзення: ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна», агульная чытальная зала (2-гі паверх)

Час правядзення: 29 кастрычніка 2014 г., 09.00–7.00

РЭГІСТРАЦЫЯ ЁДЗЕЛЬНІКАЎ ЧЫТАННЯЎ
09.00–10.00

РАБОТА ВЫСТАВЫ
«ПОШУКАВАЯ І ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭК ВІЦЕБШЧЫНЫ»
09.00–17.00

АДКРЫЦЦЁ ЧЫТАННЯЎ
10.00–10.30

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна»

ПАДГУРСКІ Пётр Мікалаевіч, начальнік аддзела культуры Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ:

СУША Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

КАМЕНДАНТАВА Вольга Макараўна, намеснік дырэктара па бібліятэчнай рабоце ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна»

Яскевіч Кацярына Дзмітрыеўна,
вядучы бібліёграф аддзела
краязнаўчай літаратуры і
бібліяграфіі ДУ «Віцебская
абласная бібліятэка імя У.І.Леніна»

«Дарогамі вызвалення Віцебшчыны»: з
восьмі работ Віцебскай абласной
бібліятэкі імя У.І.Леніна па стварэнні
краязнаўчай базы даных

Анегдзіна Марына Віктараўна,
загадчык аддзела камплектавання
фонду і апрацоўкі дакументаў ДУ
«Віцебская абласная бібліятэка
імя У.І.Леніна»

Рэгіянальны электронны праект
«Афганістан. Без права на забвене»:
фарміраванне і выкарыстанне

Кастунова Надзея Іванаўна,
вядучы бібліятэкар бібліятэкі
Віцебскага дзяржаўнага ордэна
Дружбы народаў медыцынскага
ўніверсітэта

Электронная калекцыя «Віцебщина:
дакументальнае наследдзе» як істочнік
інфармацыі па гісторыі горада Віцебска в
годы Первой мировой войны

Гарлачова Алена Мікалаеўна,
бібліёграф першай катэгорыі
сектара замежнай літаратуры ДУ
«Віцебская абласная бібліятэка
імя У.І.Леніна»

«Кнігі для Расіі»: калекцыя выданняў с
экслібрісамі в фонде Віцебскай
обласной библиотеки имени В.И.Ленина

Любчанка Вольга Анатольеўна,
старшы выкладчык кафедры
гісторыі Беларусі Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П.М.Машэрава

Інтэграцыя інфармацыйных
ресурсов библиотеки в информационо-
образовательную среду университета

Шыман Вольга Уладзіміраўна,
бібліятэкар другой катэгорыі
Навуковай бібліятэкі Віцебскага
дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П.М.Машэрава

Обеспечение сохранности и популяризация
книжных памятников: из опыта работы
Научной библиотеки УО «Витебский
государственный университет имени
П.М.Машерова»

Пашкевіч Наталля Пятроўна,
бібліятэкар другой катэгорыі
бібліятэкі Віцебскага дзяржаўнага
ордэна Дружбы народаў
медыцынскага ўніверсітэта

Базы даных работ супрацоўнікаў
вышшых навучальных заведений і
публікацый па іх гісторыі як
составная часть краеведческих
ресурсов региона и основа создания
библиографической продукции

КАВА-ПАЎЗА 12.30–13.00

Калужонак Надзея Уладзіміраўна,
галоўны бібліёграф інфармацыйна-
бібліяграфічнага аддзела Полацкай
цэнтральнай раённай
бібліятэкі імя Ф.Скарыны

Інфармацыйныя рэсурсы па
краеведенню як вынік пошукаво-
ісследовательскай дзейнасці: з
опыта работы Полоцкой районной сети
публичных библиотек

Кажэрава Аксана Сяргееўна,
бібліёграф першай катэгорыі
Лёзненскай раённай сеткі публічных
бібліятэк

Краеведческие ресурсы ГУК
«Лиозненская ЦБС»: из опыта создания и
предоставления

Дударова Надзея Аляксандраўна,
загадчык аддзела бібліятэчнага
маркетынгу Дубровенскай
цэнтральнай раённай бібліятэкі

Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк
Дубровенскага раёна

Мазго Алена Віктараўна, намеснік
дырэктара Лепельскай раённай сеткі
бібліятэк

Специфика поисковой деятельности
библиотек-музеев Лепельской сети
публичных библиотек

Капойка Аксана Аляксандраўна,
метадыст аддзела бібліятэчнага
маркетынгу Бешанковіцкай раённай
сеткі публічных бібліятэк

Вопыт Бешанковіцкай цэнтральнай
раённай бібліятэкі па складанні летапісу
бібліятэк сістэмы

Догіль Кацярына Віктараўна,
метадыст першай катэгорыі аддзела
бібліятэчнага маркетынгу
Сенненскай цэнтральнай раённай
бібліятэкі

Исследовательская и поисковая
краеведческая деятельность Сенненской
центральной районной библиотеки,
представленная в издательской продукции

Маслякова Ганна Васільеўна,
бібліятэкар Друйскай сельскай
бібліятэкі Браслаўскай раённай сеткі
публічных бібліятэк

Друйскі Барысаў камень: з гісторыі
адкрыцця і даследавання

Іванова Вольга Аляксандраўна,
намеснік дырэктара Гарадоцкай
раённай сеткі публічных бібліятэк,
Тутава Галіна Іванаўна,
метадыст першай катэгорыі аддзела
бібліятэчнага маркетынгу
Гарадоцкай раённай сеткі публічных
бібліятэк

Пошукава-даследчая дзейнасць
Халамерскай сельскай бібліятэкі

Карновіч Марыя Аляксандраўна,
бібліятэкар другой катэгорыі
Курынскай сельскай бібліятэкі
Віцебскай раённай сеткі публічных
бібліятэк

Пошукавая дзейнасць як крыніца
фарміравання новых краязнаўчых
рэсурсаў Курынскай сельскай бібліятэкі

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ ПРАЦЫ АБЛАСНЫХ НАВУКОВЫХ ЧЫТАННЯЎ
МАЛАДЫХ БІБЛІЯТЭКАРАЎ
16.00–17.00